

План
Работы вясенняга аздараўленчага лагера
“Пралеска”
з 27.03 па 01.04.2023 года

Дата	Меропрыятіе	Адказны
<p>27.03</p> <p>Пн</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень бяспекі”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аперацыя “Утульнасць” (афармленне атраднага пакоя). 2. Інфармацыйная хвілінка “Эпідрэжым” (сустрэча з медработнікамі). 3. Кіналекторы. 4. Гульнявая праграма “Вясёлае падарожжа ў Краіну дарожных знакаў”. 5. Круглы стол “Умей сказаць “НЕ” (прафілактыка шкодных звычак). 6. Рухомыя гульні на свежым паветры. 7. Хвілінка бяспекі “Мой бяспечны шлях дадому”. 	<p>Выхавацель, настаўнік</p>
<p>28.03</p> <p>Вт</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень творчасці”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гутарка “Аб чым гаворыць закон?” (прафілактыка супрацьпраўных дзеянняў) 2. Конкурсна-забаўляльная праграма “Па старонках любімых казак”. 3. Спартыўная праграма “Прывітанне, Зіма!” (рухомыя гульні на свежым паветры). 4. Хвілінка бяспекі “Што я ведаю пра пажарную бяспеку” 	<p>Выхавацель</p>
<p>29.03</p> <p>Ср</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень прававых ведаў”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Інфармацыйная хвілінка “Чыстыя рукі – твая абарона”. 2. Гутарка “Мае правы” (правы дзіцяці). 	<p>Выхавацель</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Урок фінансавай граматы “Маі першыя фінансы”. 4. Спартыўныя спаборніцтвы “Залатая скакалка”. 5. Хвілінка бяспекі “Калі ты адзін дома”. 6. Рухомыя гульні на свежым паветры 	
30.03 Чт	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень здароўя”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гутарка “Прафілактыка інфекцыйных захворванняў”. 2. Гульня-падарожжа “Крыніца здароўя”. 3. Конкурс малюнкаў “Калі хочаш быць здравым...” 4. Рухомыя гульні на свежым паветры 5. Хвілінка бяспекі “А ў нас у кватэры газ...” 	Выхавацель, настаўнікі фізічнай культуры
31.03 Пт	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень Памяці”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гутарка “Правілы асабістай гігіены”. 2. Гульня-віктарына “Вялікая Айчыная вайна”. 3. Экспедыцыя ў гісторыю “Дзеці вайны”. 4. Гадзіна спартыўных гульняў “Ад гульні – да спорту”. 5. Рухомыя гульні на свежым паветры 6. Хвілінка бяспекі “Вадаёмы – не месца для гульняў” 	Выхавацель
01.04 Сб	<p style="text-align: center;"><i>“Дзень дабрыві”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гутарка “Правільнае харчаванне – фундамент для здароўя”. 2. Забаўляльная праграма “Мы з табой сябры”. 3. Гутарка “Што такое добрыня?”. 4. Рухомыя гульні на свежым паветры 5. Хвілінка бяспекі “Флікер – твой верны сябар” 	Выхавацель, настаўнікі фізічнай культуры